



ВЕДАЙ НАШЫХ!

Бліскучая перамога

Урачыстае ўшанаванне пераможцаў і прызёраў X Міжнароднай студэнцкай матэматычнай алімпіяды (IMC) адбылося 17 верасня ў габеленавай зале рэктарата.

Гэтая алімпіяда, у якой узялі ўдзел каманды 40 вядучых універсітэтаў з 24 краінаў, праходзіла 25—31 ліпеня ў Румыніі. Зборную Беларусі прадстаўлялі 10 студэнтаў розных курсаў факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі нашага ўніверсітэта: Дзмітрый Дудко (I курс), Максім Жыховіч, Сяргей Маркоўскі, Мікіта Селінгер (II курс), Давід Змейкаў, Аляксандр Усніч (III курс), Дзмітрый Бадзясін, Яўген Зорын, Трафім Ласы, Іван Лосеў (IV курс). Усе яны прайшлі суровы адбор на

універсітэцкай і рэспубліканскай алімпіадах, пацвердзілі свае веды ў адборачных і трэніровачных турах.

Вынік — бліскучая перамога ў Румыніі. 8 залатых медалёў камандзе прынеслі І. Лосеў, А. Усніч, Т. Ласы, Дз. Бадзясін, М. Селінгер, С. Маркоўскі, М. Жыховіч, Я. Зорын. Срэбраным медалём быў адзначаны Д. Змейкаў, а бронзавым — Дз. Дудко.

І. Лосеў і А. Усніч падзялілі паміж сабой абсалютнае першае месца, набраўшы 232 балы з 240 магчымых, і атрымалі гранпры спаборніцтваў. Варта зазначыць, што І. Лосеў дамагаецца абсалютнай перамогі ўжо другі раз запар. У неафіцыйным камандным заліку зборная БДУ

стала найлепшай на алімпіядзе, апырэдзіўшы бліжэйшага спаборніка — каманду Венгрыі на 25 балаў.

Удзельнікі алімпіяды атрымалі і грашовыя прэміі: уладальнікі гранпры па 700 тыс. руб., залатых медалёў — па 500 тыс. руб., срэбранага і бронзавага — 400 і 300 тыс. руб. адпаведна. Апроч таго, прызёры атрымалі і каштоўныя падарункі: мабільныя тэлефоны, mp3-плееры, лічбавыя фотакамеры, а І. Лосеў стаў уладальнікам вадкакрышталевага манітора LG.

Па інфармацыі прэс-службы БДУ падрыхтавала
Сняжана ЛІСОЎСКАЯ
Фотаздымкі
Генадзя КРАСКОЎСКАГА



НЕ ПРАМІНІЦЕ!

іспытаў (максімум — "плавае") і весела жыве пад гукі медных труб паміж сесіямі (дый падчас іх таксама), нягледзячы на ўсе форс-мажорныя абставіны.

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БДУ абвешчае конкурс літаратурных твораў на тэму "Студэнцкае жыццё", прысвечаны 82-й гадавіне БДУ. Павіншуйце свой універсітэт з днём нараджэння, напішыце пра яго, пра свае "прыколы" са студэнцкага жыцця, свае ўражанні і спадзяванні. Прымаюцца творы любых стыляў і жанраў. Пераможцаў чакаюць каштоўныя прызы. Найлепшыя творы будуць надрукаваныя ў газеце "Беларускі ўніверсітэт". Прыносьце свае гісторыі на адрас: **просп. Ф.Скарыны, 4, галоўны корпус БДУ, пакой 205, тэл. 209-52-61.**



АКЦЫІ

Мы разам

Сёння мы студэнты, дастаткова дарослыя і дасведчаныя людзі. Але паспрабуйце вярнуцца крыху ў дзяцінства. Прыгадайце, як часта, стаміўшыся ад бацькоўскай увагі, мы сыходзілі гуляць з сябрамі. Са сваімі аднагодкамі мы вучыліся сябра-

ваць, становіліся асобамі. Але ўсё адно дома нас чакалі самыя лепшыя людзі...

Але ёсць дзеці, у якіх няма гэтага "бацькоўскага тылу" за спінай: яны жывуць у дзіцячых дамах. Магчыма, таму яны так радыюцца ўвазе з боку іншых людзей. Пабачыўшы, якое шчасце прынесла леташняя акцыя "Мы разам" дзецям інтэрната № 4, Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі БДУ вырашыў арганіза-

ваць яе і сёлета. У кабінце арганізатараў ужо з'яўляюцца стосы дзіцячых кніг і іншых рэчаў, якія атрымаюць гадаванцы інтэрната на Новы год.

Дзякуй усім, хто дапамог нам! Усіх, хто хоча дапамагчы, мы чакаем у пакоі 205 галоўнага корпуса БДУ.

Тамара СУВОРАВА,
студэнтка гістарычнага
факультэта

СПОРТПЛЯЦОЎКА

Усе на крос!

21 верасня ў Шчамысліцы факультэт радыёфізікі і электронікі наладзіў крос для студэнтаў. Надвор'е спрыяла спартсменам. У забегх на 1000 м і 500 м прынялі ўдзел 250 чалавек. Сярод хлопцаў у забегу на 1000 м перамог першакурснік І. Марзан з вынікам 2 хвіл. 57 с. Сярод дзяўчат у кросе на 500 м перамога дасталася К. Пярэдні: яе вынік — 1 хвіл. 33 с.

Аляксей ПАУТАЎ,
Ганна ПАЖЫТНЫХ

КАНФЕРЭНЦЫІ

Сабраліся глебазнаўцы

Навукова-практычная канферэнцыя, прымеркаваная да 70-годдзя кафедры глебазнаўства і геалогіі геаграфічнага факультэта нашага ўніверсітэта, прайшла 17—19 верасня. На ёй разглядаліся сучасны стан меліяраваных зямель і развіццё глебавых даследаванняў на тэрыторыі Беларусі і памежных краінаў.

У рамках мерапрыемства адбылася палаявая навуковая экспедыцыя ў Валожынскі раён, дзе на прыкладзе 2 калгасаў абмяркоўваліся праблемы эвалюцыі зямлі пад уплывам гаспадарчай дзейнасці, эрозія глебаў і барацьба з ёй.

Апроч беларускіх навукоўцаў, у мерапрыемстве прынялі ўдзел глебазнаўцы з Расіі, Украіны, Польшчы, Малдовы.

Паводле інфармацыі БЕЛТА

Павіншуй БДУ!

Студэнт!

30 кастрычніка адбудзецца падзея рэспубліканскага маштабу: Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту — ВДУ, у якім ты навучаешся, споўніцца 82 гады.

Змены, будынкі, якімі славіцца БДУ апошнім часам, як і навуковыя распрацоўкі не мелі б аніякага сэнсу, калі б не было студэнтаў. Вы тая змена, якая падтрымлівае імідж БДУ як вядучай ВНУ краіны. Студэнты — гэта асаблівы клас грамадства, які не гарыць у агні, не "тоне" падчас

АКТУАЛЬНА

Адбылася нарада рэктараў ВНУ краіны

На нарадзе рэктараў ВНУ, якая адбылася 19 верасня на базе Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Анатоль Тозік прапанаваў у наступным годзе замяніць уступныя іспыты ў ВНУ на цэнтралізаванае тэсціраванне.

На наступны год прапануецца распрацаваць адзіныя правілы прыёму ва ўсе ВНУ Беларусі, улічваючы профільныя асаблівасці навуковай установы. Апрача таго,

у 2004 г. для ўсіх абітурыентаў можа быць уведзена новая форма ўступнага іспыту — адзіны дзяржаўны экзамен у тэставай форме па беларускай і рускай мовах, матэматыцы ў маі-чэрвені. Астатнія прадметы ў форме тэстаў можна будзе здаваць добраахвотна, аднак паступова спіс прадметаў для цэнтралізаванага тэсціравання мусіць пашырацца.

Міністр адукацыі Аляксандр Радзюкоў у сваім дакладзе зазначыў: хаця ў нас удалося захаваць

найлепшыя традыцыі савецкай школы, сёння неабходна адпрацаваць уваходжанне ў адзіную сусветную адукацыйную прастору ўсіх навуковых устаноў Беларусі. Да 2009 г. разам з завяршэннем рэформы сярэдняй школы ВНУ павінны перайсці на двухступенную сістэму адукацыі, прынятую ва ўсім свеце. Ужо сёння вядучыя ўніверсітэты краіны праводзяць эксперымент, паводле якога навучанне ў ВНУ падзелена на 2 ступені: пасля 4 гадоў студэнт атрымлівае званне бакалаўра, пасля 5 — спецыяліста. Толькі пасля 6 гадоў навучання і напісання навуковай работы можна атрымаць званне магістра.
Паводле інфармацыі АНТ



